

---

## Яўген Вапа

---



...паміж сьвятасьцю й грэхам —  
адплатай ёсьць здрада...

---

## Падляшскі вандроўнік

*Трыціх*

Пад лесам — цішыня невыносная  
Пад лесам — ніхто не заплача  
Тут няма ўжо людзей,  
адсюль дзед мой пайшоў  
У нябесных, райскія вароты

Падарожныя крыжы, што пацеху няслі  
Векавечным уладаньням Гасподнім  
Пакланіліся да зямлі ў малітве сваёй  
Ня хочуць загінуць у час Велікодны

Цішыня – не спакой, калі блізкіх няма  
Нават дрэвы мінаеш са страхам  
Хоць агменьчык, хоць бы промень сьвятла  
На падляшскай дарозе — пятля забыцця...

.....

У дажджлівы восеньскі час,  
калі сонца праменьні ўжо адгарэлі  
Я патрапіў у інтэрнэт-клуб,  
тое мейсца, дзе ўсе кагосьці шукаюць

Ты сядзела там, быццам ночны Пегас,  
толькі што сасьпела да грэху  
І ня першы, і не аднойчы, і на гэты ж раз —  
хлусіла заўзята на ўвесь чат

Віртуальны сьвет – гэта не імунітэт,  
абыйграе ён і цябе  
Павярніся ў жыцьцё, подых слова знайдзі  
Раскажы мне хоць крыху пра сны

Дотык мокрых рук, клявішаў хуткі рух  
і я знайшоў твой піск  
Распачаўся наш час, поўны жарсьці азарт  
Пра імгненнасьць здрады і смутку

Ты прызналася мне, што зьязджаеш адсюль  
Бо ўвесь час без працы і без свабоды  
І ў апошні свой дзень на падляшскай зямлі  
Смак пушчанскага хлопца, хочаш мець на ўспамін

Ад допыту да допыту — наканаваньні нам лёс  
Ужо гэтага хапіла і продкам  
Паміж соснаў пушчанскіх прабягае мяжа  
На якой на’т зубры ў электронным падліку

За плячыма дыханьне «ахоўнікаў» нашых  
Паміж сьвятасьцю й грэхам — адплатай ёсьць  
зрада  
Не пасьпеўшы і вымавіць слоў малітвы сваёй  
Галасы стукачоў паплылі ўжо над храмам

.....

Ад’язджаюць сябры з пахам поўны і скошаных  
траваў Паміраюць сябры са здзіўленьнем у вачах  
Не пасьпеўшы закончыць на Падляшшы сваім  
Нашых простых, штодзённых справаў.

*Беласток.*